

Лёс франтавіка Першай сусветнай вайны ў творчасці Максіма Гарэцкага

Суровая рэчаіснасць ваенных гадоў унесла істотныя карэктывы ў светаўспрыманне пісьменніка. Вынікам франтавых перажыванняў Максіма Гарэцкага з'явіліся такія творы, як документальна-мастацкая кніга «На імперыялістычнай вайне», аповесць «За што?», апавяданні «Генерал», «На этапе», «Рускі».

Выразная антымілітарысцкая скіраванасць твораў М. Гарэцкага – вялікая заслуга аўтара, які на аснове творчага ўспрымання лепшых дасягненняў класічнай літаратуры выпрацоўваў плённую традыцыю нацыянальнай мастацкай прозы, погляд на вайну як вліскую ўсенародную трагедыю [1].

У творах часоў імперыялістычнай вайны М. Гарэцкі робіць акцэнт на маральнай адказнасці асобы за здзейсненныя ўчынкі, што засведчыла высокі ўзровень разумення пісьменнікам прыроды чалавека. Менавіта ў гэты час яго жыццё відавочна ўскладнілася, а супярэчнасці грамадскага характару выявілі сябе засаблівай вастрынёй. Чуйны да змен у грамадской псіхалогіі і зрухай у сацыяльнай рэчаіснасці, пісьменнік не мог не зреагаваць ча іх [2].

Пафасам антыэстэтызации вайны прасякнута апавяданне «Генерал», канфлікт у якім будзеца на сутыкненні двух несумяшчальных поглядаў на жыццё – мілітарысцкага і гуманістычнага. Абураны пасіўнасцю расійскіх салдат, якія не адчуваюць «прыгажосці вайны» як выяўлення здаровага духу нацыі, стары генерал аказваеца непасрэдным віноўнікам бессэнсоўнай гібелі прапаршчыка, які быў вымушаны дэманстраваць смеласць і герайзм. «Слава загінуўшым сынам бацькаўшчыны», – такой цынічнай тырадай адзначыў стары ваяка недарэчную смерць маладога афіцэра.

Калі генерал, носьбіт афіцыйнай ідэалогіі, у сваіх дзеяннях кіраваўся антыгуманной філасофіяй, бесчалавечнай мараллю, дык герой

апавядання «Рускі» пайшоў на забойства мірна настроенага аўстрыяка па прычыне духоўнай і інтэлектуальнай нясталасці, баючыся начальства і не жадаючы быць западозраным у баязлівасці. М. Гарэцкі пісала гічна дакладна паказаў, як бяздумнасць «рускага» перамагла думку, як неусвядомлена цёмнае, агрэсіўнае ўзяло верх над чалавечым пачуццём.

Але на адлюстраванні маральнаага злачынства салдата пісьменнік не спыніўся, а знайшоў неабходны ракурс, каб засяродзіць увагу на тым, як герой усвядоміў антыгуманны характар учынку, вынікам чаго стала яго цяжкая хвароба, безнадзейнасць. Салдат спрабуе апраўдацца перад самім сабой, суцішыць дакоры сумлення. Асабістая персанальная віна салдата тут як бы падзелена на ўсіх воінаў пароўну. Яна становіцца віной калектывай.

Адной з канкрэтных праяў Гарэцкага-празаіка на новым этапе творчасці было тое, што тэма вайны не зводзілася ім толькі да праўдзівага ўзнаўлення батальных сцэн, да абманёўкі ўласна франтавога акопнага жыцця. Гэтым аспектам ваеннай роўчайнасці якраз і не асабліва захапляўся пісьменнік. Даволі ахвотна ён пераносіў дзеянне ў мірнае асяроддзе. Тым не менш яго герой, як, напрыклад, у апавяданні «На этапе», усё роўна аказваўся алея сродкаванай ахвярай вайны, ваеннага ліхалецця. «Стромкі, зграбны і самавіты» селянін-паляшук, які на фронце паказаў узор мужнасці за што і быў узнагароджаны чатырма георгіеўскімі крыжамі па звароце дадому не можа ўтаймаваць пачуццяў крыўды, пераадолець душэўны надлом, выкліканы легкадумнымі, непаважнымі паводзінамі прыгажуні-ジョンкі. Пісьменнік дае, аднак, магчымасць меркаваць, што гэтыя падазрэнні не болей, чым плён фантазіі салдата, які на фронце не раз сутыкаўся з праявамі маральнай разбэшчанасці, эгаізму, зрады і які ўсё гэта беспадстаўна пераносіць на жонку.

Адметнасць аўтарскай канцепцыі чалавека на дадзеным этапе творчасці бачыцца ў тым, што пісьменнік-гуманіст не толькі шчыра спачуваў сваім героям як ахвярам несправядлівага сацыяльнага ладу, ахвярам злой людской волі ці канкрэтных грамадскіх, бытавых умоў, але і на поўны голас гаварыў пра асабістую адказнасць чалавека за свае ўчынкі, справы, паводзіны – адказнасць перад жыццём, перад нашчадкамі і будучынай. Логікай сюжэтнага развіцця і эмацыянальным ладам твора праводзіцца думка, што пэўная доля віны і маральнай адказнасці ёсць заўсёды і ў кожнага.

Апавяданне «Рускі» датуецца, паводле аўтарскага запісу, 1915 годам. Упершыню апублікавана яно ў №1 часопіса «Полымя» ад 1925 г., яно, як мяркуюць даследчыкі, па першапачатковай задуме павінна было ўвайсі ў мастацка-документальную кнігу «На імперыялістычнай вайне» (1926), аднак засталося самастойным творам [1].

Зрэшты, апавяданне «Рускі» неаднойчы і цалкам аргументавана ставілася крытыкамі і літаратуразнаўцамі побач з сусветна вядомымі творамі замежных аўтараў аб Першай сусветнай вайне (праўда, часта пры гэтым аказвалася як бы ў цені кніга «На імперыялістычнай вайне»). Ёсьць усе падставы для высвятлення агульнага і самабытнага ў апавяданні М. Гарэцкага і творах іншых пісьменнікаў ваенай тэматыкі. Так, напрыклад, Васіль Быкаў пісаў у кнізе мемуараў «Доўгая дарога дадому» (2002): «Ваенная сутнасць наогул наўрад ці мяняеца праз стагоддзі... Мінае час, і ўсе зліваюцца ў адно ёмістасе і ненавіснае людзям азначэнне – вайна» [3]. Галоўны герой апавядання прыходзіць да сакраментальнага разумення, што ўсе людзі на зямлі з'яўляюцца братамі, і толькі вайна падзяляе іх на сваіх і чужых. М. Гарэцкі-псіхолог піша пра яго ўнутраны стан: «Аж рукі трохі дрыжэлі, і было брыдка, што так блазнue, быццам не ворага забіць, а якога свайго». Дарэчы, Але́сь Адамовіч звязваў семантыку апавядання «Рускі» з біблейскім паданнем, маючы на ўвазе душэўную драму героя пасля ўчыненага ім забойства: «Застаўся толькі чалавек – нібы першы на зямлі, той, што забіў...» [2, с. 4].

М. Гарэцкі, як вядома, неаднойчы трактаваў вайну як самагубства, пісаў пра яе атрутны ўплыў на чалавека. Гэты матыў гучыць у адным з эпізодаў «Запісан», дзе распавядаецца, як батарэя Задумы пабіла сваю ж пяхоту. Сімвалічным уяўляеца апісанне могілак у Гарэцкага: «Крыжы на долі, на краях лесу, ля дарогі за канаваю. Змывае дождж слабыя карацішныя напісы: «Тут пакояцца рускія воіны...» Відаць, у адной магіле пахаваны і немцы, бо на адной з іх стаіць другі крыж з напісам: «Тутака пакояцца германскія воіны...». Яшчэ дошка: «Магіла воінаў-яўрэяў». Аднолькавыя надпісы, аднолькава дарэмна пакладзеныя жыцці. Асабліва недвухсэнсоўна гэта прайяўляеца ў шматлікіх эпізодах кнігі «На імперыялістычнай вайне», у адчайна-горкіх роздумах Лявона Задумы: «А ўсе скаты двухногія. Хай жыве вайна – знішчэнне скатоў скатамі! Мы не людзі, мы – быдла...»; «А я ж пасабляю, не – не пасабляю, а сам разам з другімі старанна забіваю людзей».

Забіваю такіх жа нявольнікаў, як сам. Што гэта я раблю? Пакуль што я не адчуў усje глыбіні гэтага жаху! Не адчуў, а толькі думаў, што тут – вялікі страх, і жудасную сутнасць гэтага страху я зразумею толькі некалі пасля...». Кнігу «На імперыялістычнай вайне» даследчыкі даўно вылучылі з усіх твораў Гарэцкага. Адразу пасля выходу ў свет асобным выданнем яна была пастаўлена ў адзін шэраг з лепшымі творамі заходнегерманскіх раманістаў таго часу пра Першую сусветную вайну. М. Гарэцкі ад імя лірычнага героя піша: «Тэрмін службы для вальнапісных пачынаўся ў рускім войску 1 ліпеня. Дык у самым канцы чэрвеня 1914 г. ехаў я ў бязлюдным вагоне трэцяга класа па знямленых ад пякоты і пылу і такіх убогіх жмудскіх палях у N-скую артылерыйскую брыгаду, што кватараўала ў глухім і невядомым мястэчку недалёчка ад нямецкае граніцы...».

Праўдзівасць гэтых і падобных да іх радкоў паведамліў А. Адамовіч: «І можаце быць упэўнены, што так і было ўсё, так і пачыналася ў самога М. Гарэцкага... факт, реальная падзея, да якладная фраза, лік, дата – ўсё гэта запісвалася М. Гарэцкім так, быццам загадзя адчуваў пісьменнік эстэтычную радасць ад факта, які паступова стане гісторыяй і, адфактураны часам, набудзе раптам эстэтычнае гучанне».

М. Гарэцкі паказвае, што вайна – хрыніца сапраўднага здзічэння чалавека: перад намі жудасныя карціны знявечанай зямлі, знявеченых маральна і фізічна людзей, якія сыпліся, каб забіваць падобных да сябе. Аўтар не ідэалізуе сваіх герояў. Гарэцкі, напрыклад, не апускае нават факты марадзёрства на вайне: «Я знайшоў новенькі нямецкі бінокль; узяў, пачапіў сабе цераз плячо... другія салдаты пруць рыжыя, касматыя нямецкія рэнцы, поркаюцца ў іх. Цягнуць адтуль, з нейкай радаснай прагавітасцю і быццам небяспекаю, алавянную лыжку, мыла, ручнічок, кавалачак белага хлеба. Відэльцы і становыя нажы выкідаюць набок, як непатрэбшчыну для салдата». Але тут жа чытаем: «...У добрай, бліскучай, з вялікім залатым арлом, афіцэрскай касцы знайшоў я недапісаны ліст забітага... Мне запякло каля сэрца, зрабілася сорамна, цяжка. Я ўлажыў ліст у каску і скарэй кінуў яе, але абдумаўся і палажыў на грудзі трупу. І тады яшчэ бачыў, што наш батарэец Талстоў, славны хлопец, узяў аднаго забітага немца за руку, патрымаў яе, адубелую, і ціхенька палажыў...». Як бачым, нават вайна не можа цалкам знішчыць у чалавеку яго гуманнага пачатку.

Пра глыбока гуманістычную накіраванасць твора сведчыць уменне аўтара за неабсяжнай, невымернай драмай усяго чалавецтва ўба-

чиць драму канкрэтнага чалавека, паказаць, што з такіх індывідуаль-
ных драм і складаецца агульная трагедыя [5, 6].

Класік беларукай літаратуры Максім Гарэцкі заклаў падмурак тра-
гічнай танальнасці ў мастацкім асэнсаванні лёсу ўдзельнікаў ваеных
падзеяў. Салдат не адчувае сябе героем, не разумее, дзеля чаго павінен
ісці забіваць такіх жа як ён, простых байцоў. Выразна прачытваецца
ў яго творчасці залежнасць чалавека ад абставін, але залежнасць можа
быць часткова перапынена маральнай гармоніяй добра і зла ў душы
чалавека, яго скіраванасцю ў бок праўды, справядлівасці, ісціны.

Літаратура

1. Біяграфія Максіма Іванавіча Гарэцкага // Мая Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://belsoch.org/?pg=biograph&bio=28&pstr=3>. – Дата доступа: 13.04.2014.
2. Гарэцкі, М. Успаміны, артыкулы, дакументы. – Мінск, 1984.
3. Гарэцкі, М. Збор твораў: у 4 т. / М. Гарэцкі. – Т. 1. – Мінск, 1984.
4. Адамович, А. О современной военной прозе / А. Адамович. – М., 1981.
5. Мушынскі, М.І. Максім Гарэцкі / М.І. Мушынскі // Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя: у 4 т. – Мінск: Бел. навука, 1999–2003. – Т. 1: 1901–1920 / НАН Беларусі, Аддз-не гуманіт. навук і мастацтваў, Ін-т літаратуры імя Я. Купалы. – 3-е выд. – 2003. – С. 381–426.
6. Мушынскі, М. Падзвіжнік з малой Багацькаўскай жыццёвым і творчым шляхом Максіма Гарэцкага / М. Мушынскі. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – 543 с.

Забродская В.С. (Мінск)

Топас Муз у эпіталамах другой паловы XVI – першай паловы XVII стагоддзя

Са старажытных часоў паэзія з'яўлялася своеасаблівой формай
гістарычнага мыслення, таму і для творцаў эпохі Адраджэння было
характэрна атісваць тое, што годна застацца ў памяці сучаснікаў і на-
шчадкаў [1, с. 28]. Музы ў персаніфікованай форме адлюстроўваюць
гэту ідэю, бо яны паводле грэчаскай міфалогіі з'яўляюцца дочкамі
вярхоўнага бога Зеўса і Мнемазіны (багіні памяці). У іх абавязкі ўва-
ходзіць праслаўляць героячнае, вартае вечнай памяці. Менавіта таму
гэты топас здаўна сустракаецца ў самых розных творах: ад эпапей да
лірычных вершаў.

Прыгадаўшы радкі старажытных аўтараў (Гамера, Вергілія, Гесіо-
да, Піндара, Вакхіліда і інш.), дзе згадваюцца імёны дзевяці Муз,
польскі даследчык Я. Бжазоўскі для твораў, прымеркаваных да роз-
ных нагод (нараджэння, шлюбу, прыезду і г. д.), акрэсліў наступныя